

# Крытък з Беласточчыны

## Серафім Андраюк


Сёлета ў сакавіку споўнілася 90 гадоў з дня нараджэння слыннага беларускага крытыка і літаратуразнаўцы Серафіма Андраюка. З гэтай нагоды прыгадаем цікавосткі з жыцця гэтага дзеяча беларускага літаратурнага руху.

Нарадзіўся Серафім Андраюк 10 сакавіка 1933 года ў вёсцы Градалі на Бельшчыне, што на гістарычным Падляшшы. У 1939 годзе пайшоў у школу, акурат тады пачалася Другая сусветная вайна. Па вайне сям'я Андраюкоў перебралася ў Беларусь, у вёску Бербашы на Гродзеншчыну.

У 1952 годзе Серафім Андраюк скончыў сярэднюю школу ў Міры і паступіў на філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, дзе навучаўся на аддзяленні беларускай мовы і літаратуры. Менавіта ў гэты час ён усур'ёз і назаўжды захапіўся літаратурай і літаратуразнаўствам. Але любоў да чытання сфармавалася яшчэ ў малых гады, калі ён чытаў літаральную ёсё, што трапляла пад руку: газеты, часопісы, кнігі. Прычым на некалькіх мовах – беларускай, польскай і рускай.

З 1957 года працаў настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ў Крываносаўскай сярэдняй школе, што каля Старых Дарог. У гэты час акрамя ўласна працы ён шмат чытае і заглыбліеца ў вывучэнне прыгожага пісьменства. Як пільны чытач, бачыў недахопы і памылкі ў школьных падручніках, пра што піша ў артыкулах, якія друкуюцца на старонках газеты «Літаратура і мастацтва».

У 1962 годзе Серафім Андраюк паступае ў аспірантуру пры Інстытуце літаратуры ім. Янкі Купалы Акадэміі науک БССР, якую заканчвае праз тры гады. А ў 1966 годзе пасплюкова абараняе дысертацию «Сучасны беларускі раман: (1954–1965)» і атрымлівае званне кандыдата філалагічных наукаў. Пасля гэтага ўладкоўвеца на працу ў Інстытуце літаратуры, якому аддаў 15 гадоў свайго жыцця і дзе прыйшоў шлях ад малодшага да галоўнага наукаўца супрацоўніка. Ён аўбае дастатковую важную і вельмі цікавую сферу для даследавання – літаратурны стыль.



Серафім Андраюк

Не сакрэт, што кожны пісьменнік мае свой адметны стыль, які часам можна лёгка пазнаць, нават калі аўтар хаваецца за псевданімам. Добрых стылістаў заўжды цікава чытаць – яны не толькі фармуюць адметныя моўныя канструкцыі, але таксама прымушаюць задумца над уласным фармуляваннем думак. Стыль аднаго пісьменніка падаецца прывабным – ён лёгкі для разумення, прыменны, камфортны. Стыль іншага можа быць каструбаватым, з вялікім нагрувашчаннем дэталяў і фактаў, перапоўнены героямі і сюжэтнымі лініямі – такі звычайна выклікае ў чытача дыскамфорту.

Калі першыя публікацыі ў друку Серафіма Андраюка з'явіліся ў сярэдзіне 1960-х гадоў, то першая кніга – у 1973-м. Яна мае назыву «Жыццё. Літаратура. Героі» і ўжо па ёй можна зразумець, што аўтар узяў дастаткова высокую планку ў літаратуразнаўстве. Ад гэтага моманту асноўнай сферай даследаванняў Андраюка стала беларуская проза ва ўсіх яе шматаблічных праявах.

Услед за першай кнігай з'явіліся і іншыя. З даволі красамоўнымі назвамі і нетрывіяльным зместам. У 1974 годзе быў выдадзены зборнік крытычных артыкулаў «Стыль пісьменніка», а праз два гады пабачыў свет зборнік «Вывіраючыя жыццём». У 1981 годзе была надрукавана манаграфія «Традыцыі і сучаснасць», а ў 1983-м зборнік крытыкі «Жыць чалавекам». За яго ў 1984 годзе Серафім Андраюк атрымаў Літаратурную прэмію імія Івана Мележа. А ў 1988 годзе быў апубліканы нарыс твор-

часці Івана Пташнікава «Чалавек на зямлі».

Даследаваў Серафім Андраюк творчасці беларускіх аўтараў розных часоў. У яго ёсць публікацыі пра Яна Скрыгана, Міхася Лынькова, Івана Мележа, Івана Шамяніна, Янку Брыля, Барыса Сачанку, Алеся Адамовіча, Алеся Жука, Генрыха Далідовіча ды іншых. Андраюк належав да той плеяды беларускіх навукоўцаў, хто не толькі даследаваў беларускую літаратуру, але і развіваў яе.

У 1981 годзе ён прыходзіць на працу ў выдавецтва «Мастацкая літаратура», галоўным рэдактарам. А ў 1993 годзе становіцца дырэктарам выдавецтва і займае гэту пасаду да 1996 года. Гэты перыяд можна назваць зорным у гісторыі «Мастацкай літаратуры» – тут склаўся добры калектыв з выдатных пісьменнікаў. У той час там працаўвалі Рыгор Барадулін і Алеся Разанаваў, Уладзімір Арлоў і Вера Палтаран, Леанід Дранько-Майсюк і Мікола Мятліцкі.

Рэч у тым, што на сконе савецкай эпохі камуністычная дагматыка slabела з кожным годам. А разам з ёй зникала і ўсюды пісаная цензура, якая дазваляла друкаваць толькі «правильныя» адносна партыйнага курсу творы. Творы пра шчаслівых калгаснікаў і працоўных папросту згубілі сваю актуальнасць і былі ўжо мала каму цікавымі.

Пасля абавязчэння кіраўніком СССР Міхailам Гарбачовым так званай «перабудовы» літаратурнае жыццё дык і наогул незваротна змянілася: у чытачоў з'явілася матыя масцы знаёміца з больш смелымі і адкрытымі, больш цікавымі і актуальнымі творамі ў самых розных жанрах. А маладыя беларускія літаратары спрабавалі нагнаць страчанае, каб і нашая літаратура не надта адставала ад іншых. Друкаваліся такія творы і ў «Мастацкай літаратуры».

Напрыклад, зборнік «Тутэйшыя», які быў такім сабе своеасаблівым падсумаваннем дзейнасці аднайменнага літаратурнага аб'яднання канца 1980-х, пабачыў свет акурат у гэтым выдавецтве

Сергій Альбрэхт

ВЫДАРАЧЧЫ  
ЖЫЦЦЕМ



у 1989 годзе. Пад адной вокладкай быў сабраныя творы вядомых ціпераў аўтараў: Ігара Бабкова, Сяргея Дубаўца, Адама Глобуса, Уладзіміра Сцяпанца, Анатоля Сыса, Пятра Васютчэнкі, Алеся Наварыча ды многіх іншых.

Унёсак Серафіма Андраюка ў беларускую літаратуразнаўства сапраўды вельмі важны, бо ў яго крытычных і літаратуразнаўчых артыкулах бачым усе асноўныя прыкметы літаратуразнаўства: гісторыя літаратуры, тэорыя літаратуры, літаратурная крытыка. Да ўсяго яшчэ варта дадаць і шырокі аўтарскі кругагляд, што дазваляў яму фармуляваць думку, якая цікава чытаецца і ціпера.

Па працах Серафіма Андраюка можна адсачыць, як развіваўся літаратурны працэс у Беларусі ў паваенны час – яны дазваляюць паглядзець на тых аўтараў, якіх мы ведаєм са школьнай лавы, з іншага ракурсу. Не проста асэнсаваць іх творы, але і зразумець матывацію не толькі герояў, але і саміх аўтараў. Гэта досьць цікавыя пісьмовы помнік той эпохі. Но ў наш час такіх глыбока абазнаных чытак, якія маюць амаль што энцыклапедычныя веды і занураны ў самыя глыбіні літаратуры, вельмі не стае. Іх банальна няма...

Пайшоў з жыцця Серафім Андраюк год таму – 4 красавіка 2022 года.

Канстанцін КАСЯК